



Творчая спадчына “Гарадзенскіх дударыкаў”

У яслях-садзе № 35 Гродна праходзіць шмат мерапрыемстваў у рамках дзён беларускай мовы, падчас якіх выхаванцы знаёмяцца з вядомымі дзеячамі Беларусі, спазнаюць культуру, непаўторны каларыт беларускай мовы, вывучаюць гісторыю свайго народа. Сёлета мы адзначалі 90-годдзе Яўгена Канстанцінавіча Петрашэвіча — вядомага гродзенскага кампазітара, музыканта, паэта, таленавітага педагога, стваральніка і кіраўніка фальклорнага ансамбля “Гарадзенскія дударыкі”, якога, на жаль, ужо няма з намі.

Мне асабіста вельмі хацелася б ушанаваць памяць добрага чалавека, майго настаўніка, і як удзельніцы “Гарадзенскіх дударыкаў” перадаць новаму пакаленню творчую спадчыну вядомага земляка. Яўгена Канстанцінавіча Петрашэвіча ўспамінаю з асаблівай павагай і гордасцю. У яго была свая непаўторная методка выкладання. Матэрыял ён падаваў вельмі даступна, з цікавымі прыкладамі з асабістага жыцця. Гэты чалавек заўсёды быў для ўдзельнікаў калектыву крыніцай народнай мудрасці, часта з яго вуснаў можна было пачуць прыказкі і прымаўкі. Для сябе я адкрыла шматграннасць гэтага чалавека — энергічнага, вясёлага, заўсёды з усмешкай на твары, добрага, бескарыслівага. Сваймі ўчынкамі, паводзінамі, успрымманнем свету ён даваў прыклад іншым людзям, вучыў цярпенню і міласэрнасці.

У калектыве фальклорнага ансамбля “Гарадзенскія дударыкі”, якім ён кіраваў, панавала атмосфера творчасці. Яўген Канстанцінавіч быў не толькі кампазітарам, але і аранжыроўшчыкам, паэтам, сцэнарыстам, рэжысёрам-пастаноўшчыкам, дырыжорам, мадэльерам. Ён сам вырабляў аtryбуты і музычныя інструменты. Кожны ўдзельнік калектыву мог рэалізаваць у ім свае здольнасці і таленты. Музыкальная спадчына Яўгена Петрашэвіча адрасавана не толькі дарослым і моладзі, але і дзеціам дашкольнага ўзросту, якія выконваюць яго песні з вялікім задавальненнем.

Сёлета напярэдадні Міжнароднага дня роднай мовы ў старэйшых і сярэдніх групах нашай установы прайшлі гульні-заняткі “Падарожжа ў свет творчасці Яў-

гена Канстанцінавіча Петрашэвіча”. Выхаванцы адправіліся на экскурсію ў музей Гродзенскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа бытавога абслугоўвання насельніцтва. Адміністратар музея Ларыса Лук’янаўна Хадзько пазнаёміла дзяцей з пакоем “Наша спадчына”, дзе размешчана экспазіцыя, прысвечаная кампазітару. Дзеці з цікавасцю разглядалі экспанаты: рукапісныя ноты, зборнікі, кнігі, музычныя інструменты і іншыя прадметы, якія былі дарагія кампазітару. Выхаванцы даведаліся пра яго творчы шлях, пайгралі на музычных інструментах (дудачцы, ражку, трашчотцы, румбе, свістульках, бубне, лыжах, ксілафоне, металафоне, маракасах, трохвугольніку). У прыватнасці, сыгралі



“Марш” — візітоўку “Гарадзенскіх дударыкаў”, праспявалі добра знаёмыя песні Яўгена Канстанцінавіча “Мамачку мілую люблю”, “Як радзіўся Арцём”, “Бэтлеемска зорка”. Дзеці аваяваюць інструменты ў садзе пад кіраўніцтвам музычнага кіраўніка Рэнаты Андрэеўны Лукацэ і з дапамогай загадчыцы ўстановы Алены Станіславаўны Жэгала. Маленькія наведвальнікі музея пакінулі найлепшыя словы падзякі ў кнізе памяці Яўгена Петрашэвіча, зрабілі гэта як змаглі — ад усёй душы! Яшчэ адна сустрэча з творчасцю кампазітара адбылася сёлета ў дзіцячай бібліятэцы (у аддзеле абслугоўвання дзяцей ЦДБ імя А.Макаўска), з якой наша ўстанова арганізавала сумеснае мерапрыемства — падарожжа ў свет творчасці Яўгена Петрашэвіча. Словы падзякі за выдатную арганізацыю і творчую атмосферу падчас сустрэчы выказваю загад-

чыцы бібліятэкі Тамары Мікалаеўне Хламко. 18 чэрвеня 2020 года, у дзень нараджэння кампазітара, у яслях-садзе № 35 прайшлі гульні-заняткі “Музыка — маё жыццё”. На працягу дня гучалі песні і вершы Яўгена Петрашэвіча. Выхаванцы на музычных інструментах выконвалі марш гарадзенскіх дударыкаў і чыталі кніжкі-малышкі на вершы паэта, зробленыя разам з бацькамі. Работнікі бібліятэкі ў гэты дзень запрасілі выхаванцаў на сустрэчу ў анлайн-рэжыме. “Байкі-непазяхайкі” і іншыя творы паэта маглі пачуць усе, хто шануе творчасць вядомага кампазітара, музыканта, паэта і настаўніка Яўгена Канстанцінавіча Петрашэвіча.

**Алена ЖЭГАЛА,
загадчыца ясляў-сада
№ 35 Гродна, удзельніца
ансамбля “Гарадзенскія
дударыкі”.**